

ПАСЛАНЬНЕ ДА ГАЛЯТАЎ АПОСТАЛА ПАЎЛА

- 1** Павал, апостал не ад людзей і не праз чалавека, але праз Ісуса Хрыста і Бога Айца, Які ўваскрасіў Яго з мёртвых,
- 2** і ўсе браты, што са мною, — цэрквам Галяты!
- 3** ласка вам і супакой ад Бога Айца і ад Господа нашага Ісуса Хрыста,
- 4** Які аддаў Сябе за грахі нашыя, каб вырваць нас з цяперашняга веку злога паводле волі Бога і Айца нашага,
- 5** Якому слава на вякі вякоў. Амэн.
- 6** Дзіўлюся, што вы гэтак хутка перакінуліся ад Таго, Які паклікаў вас да ласкі Хрыста, да іншага дабравесця,
- 7** якое ня ёсьць іншае, а толькі ёсьць некаторыя, якія вас трывожаць і хочуць перамяніць Эвангельле Христовае.
- 8** Але калі нават мы ці анёл з неба будзе дабравесціць вам насуперак таму, што мы дабравесцілі вам, няхай будзе адлучаны!
- 9** Як раней мы сказалі, і цяпер ізноў кажу: калі хто дабравесціць вам насуперак таму, што вы прынялі, няхай будзе адлучаны!
- 10** Бо ці ж я на людзей спадзяюся, ці на Бога? Ці шукаю, каб спадабацца людзям? Бо калі б я яшчэ людзям дагаджаў, дык ня быў бы слугою Хрыста.
- 11** Паведамляю ж вам, браты, што Эвангельле, якое я дабравесціць, ня ёсьць ад чалавека;
- 12** бо я не праз чалавека прыняў яго і быў навучаны, але праз адкрыцьцё Ісуса Хрыста.

13 Бо вы чулі пра мой ранейшы лад жыцьця ў Юдэйстве, што я бяз меры перасъледаваў Царкву Божую і нішчыў яе,

14 і апярэджваў у Юдэйстве многіх аднагодкаў у родзе маім, будучы найбольшым рупліўцам традыцыяў бацькоў маіх.

15 Калі ж спадабалася Богу, Які аддзяляў мяне ад улоньня маці маёй і паклікаў ласкай Сваёй,

16 адкрыць у-ва мне Сына Свайго, каб я дабравесці ў Яго сярод паганаў, я адразу не звярнуўся да цела і крыві

17 і не ўзыходзіў у Ерусалім да апосталаў, якія былі раней за мяне, але пайшоў у Арабію і зноў вярнуўся ў Дамаск.

18 Пасьля, праз тры гады, я ўзыходзіў у Ерусалім пабачыцца з Пятром і быў у яго пятнаццаць дзён.

19 А з іншых апосталаў я ня бачыў нікога, акрамя Якуба, брата Госпадавага.

20 А што пішу вам, вось, перад Богам [сьведчу], што не хлушу.

21 Пасьля я пайшоў у краіны Сірыі і Кілікіі.

22 А з ablічча я быў невядомы цэрквам Юдэі, што ў Хрысьце,

23 а толькі чулі яны, што той, які некалі перасъледаваў іх, цяпер дабравесці веру, якую раней нішчыў,

24 і славілі за мяне Бога.

Гал 2

1 Пасьля, праз чатырнаццаць гадоў, хадзіў я ізноў у Ерусалім з Барнабам, узяўшы з сабою і Ціта.

2 Хадзіў жа я паводле адкрыцьця і прадставіў ім, асабліва тым, якія лічацца [галоўнымі], Эвангельле, якое абвяшчаю сярод паганаў, ці не надарма бягу або бег?

3 Але і Ціт, які быў са мною, які быў Грэк, ня быў змушаны абрэзацца.

4 Фальшывым жа братам, якія паўкрадаліся і прыйшлі падгледзець нашую свабоду, якую мы маем у Хрысьце Ісусе, каб зъняволіць нас,

5 мы ні на гадзіну не паддаліся і не падпарадковаліся, каб праўда Эвангельля захавалася ў вас.

6 А тыя, якія лічацца [галоўнымі], (хоць якія яны былі некалі, для мяне няма розніцы, [бо] Бог не зважае на аблічча чалавека), тыя, якія лічацца [галоўнымі], мне нічога не пярэчылі,

7 але наадварот, убачыўши, што мне даверана Эвангельле [для] неабрэзаных, як Пятру — [для] абрэзаных,

8 бо Той, Які дзейнічаў праз Пятра ў апостальстве ў абрэзаных, дзейнічаў і праз мяне між паганамі,

9 і пазнаўши ласку, якая дадзена мне, Якуб, і Кіфа, і Ян, якія лічацца слупамі, далі мне і Барнабу правіцу супольнасці, каб мы [ішлі] да паганаў, а яны — да абрэзаных,

10 толькі каб мы памяталі пра ўбогіх, што я гэтаксама і намагаўся рабіць.

11 Калі ж Пётар прыйшоў у Антыёхію, я асабіста супрацьстаў яму, таму што [варта] было ганіць [яго].

12 Бо перад тым, як прыйшлі некаторыя ад Якуба, ён еў разам з паганамі; а калі яны прыйшлі, ухіляўся і аддзяляўся, баочыся абрэзаных.

13 І з ім крывадушнічалі іншыя Юдэі, так што нават Барнаба быў захоплены іхняй крывадушнасцю.

14 Але калі я ўбачыў, што яны ня ходзяць праста паводле праўды Эвангельской, я сказаў Пятру пры ўсіх: «Калі ты, будучы Юдэем, жывеш па-паганску, а не па-юдэйску, чаму паганаў змушаеш жыць па-

юдэйску?»

15 Мы паводле прыроды Юдэі, а не з паганаў грэшнікі,
16 ведаючы, што чалавек апраўдваецца не праз учынкі Закону, а толькі праз веру ў Ісуса Хрыста, і мы паверылі ў Хрыста Ісуса, каб апраўдацца праз веру ў Хрыста, а не праз учынкі Закону, бо праз учынкі Закону ня будзе апраўданае ніводнае цела.

17 А калі, шукаючы апраўданьня ў Хрысьце, мы самі аказаліся грэшнікамі, дык ці Христос — служыцель грэху? Няхай ня станецца!

18 Бо калі я зноў будую тое, што зруйнаваў, сам сябе зъяўляю парушальнікам.

19 Бо праз Закон я памёр для Закону, каб жыць для Бога.

20 Я ўкрыжаваны з Христом, і ўжо ня я жыву, але жыве ў-ва мне Христос. А што цяпер жыву ў целе, жыву праз веру ў Сына Божага, Які палюбіў мяне і выдаў Сябе за мяне.

21 Не адкідаю ласкі Божае. Бо калі праз Закон праведнасць, дык Христос надарма памёр.

Гал 3

1 О, бяздумныя Галяты! Хто зачарараваў не пакарацца праўдзе вас, перад вачымі якіх быў раней апісаны Ісус Христос, [нібыта] ў вас укрыжаваны?

2 Гэтае толькі хачу даведацца ад вас: ці праз учынкі Закону вы атрымалі Духа, ці праз слуханье веры?

3 Ці вы гэткія бяздумныя, што, пачаўшы духам, цяпер сканчваеце целам?

4 Ці гэтулькі перацярпелі вы надарма? Дый каб жа надарма!

5 Дык ці Той, Які дае вам Духа і робіць між вамі цуды, праз учынкі Закону [робіць] ці праз слуханье веры?

6 Як Абрагам паверыў Богу, і залічана яму за праведнасьць,

7 гэтак і вы разумейце, што тыя, хто з веры, гэтая ёсьць сыны Абрагама.

8 А Пісаньне, прадбачачы, што з веры Бог апраўдае паганаў, раней дабравесыціла Абрагаму: «У табе будуць дабраслаўлёныя ўсе народы».

9 Так што тыя, хто з веры, дабраслаўляюцца разам з верным Абрагамам.

10 Бо ўсе тыя, хто праз учынкі Закону, тыя пад праклёнам. Бо напісана: «Пракляты ўсякі, хто не трывае ў-ва ўсім, што напісана ў кнізе Закону, каб рабіць гэтае».

11 А што Законам ніхто не апраўдаецца перад Богам, зразумела, бо: «Праведны з веры жыць будзе».

12 А Закон ня ёсьць з веры, але: «Чалавек, які спаўняе яго, жыць будзе ім».

13 Хрыстос адкупіў нас ад праклёну Закону, стаўшыся за нас праклёнам, бо напісана: «Пракляты ўсякі, хто вісіць на дрэве»,

14 каб дабраслаўленыне Абрагама ў Хрысьце Ісусе сталася на паганаў, каб абяцањне Духа мы атрымалі праз веру.

15 Брэты, па-чалавечаму кажу: нават чалавекам засвідчанага запавету ніхто не адкідае, ані не дадае [да яго].

16 Абяцањні ж былі сказаныя Абрагаму і насеніню ягонаму. Ня кажа: «і насеніням», як пра многіх, але як пра аднаго: «і насеніню твайму», якое ёсьць Хрыстос.

17 Я вось кажу тое, што запавет пра Хрыста, раней засвідчаны Богам, Закон, які стаўся праз чатырыста трыццаць гадоў, не пазбаўляе сілы, каб зынішчыць абяцањне.

18 Бо калі спадчына праз Закон, дык ужо не праз абяцаńьне; а Абрагаму Бог падараўаў [яе] праз абяцаńьне.

19 Дык навошта Закон? Ён дадзены з прычыны парушэння, пакуль прыйдзе насеńье, пра якое дадзена абяцаńьне, загаданае праз анёлаў рукою пасярэдніка.

20 Пасярэднік жа ня ёсьць пры адным, а Бог адзін.

21 Дык ці Закон супраць абяцаńьняў Божых? Няхай ня станецца! Бо калі б быў дадзены закон, які можа ажыўляць, праўдзіва, праведнасць была б з закону.

22 Але Пісаньне замкнула ўсё пад грэхам, каб абяцаńьне з веры Ісуса Хрыста было дадзена тым, якія вераць.

23 А перш, чым прыйшла вера, мы былі пад аховаю Закону, замкнёныя дзеля [атрыманьня] веры, якая мела адкрыцца.

24 Так што Закон стаўся нашым выхавацелем да Хрыста, каб нам быць апраўданымі з веры.

25 А калі прыйшла вера, мы ўжо не пад выхавацелем,

26 бо ўсе вы — сыны Божыя праз веру ў Хрыста Ісуса.

27 Бо ўсе тыя, хто ў Хрыста ахрысьціліся, у Хрыста апрануліся.

28 Няма ані Юдэя, ані Грэка; няма ані слугі, ані свабоднага; няма ані мужчыны, ані жанчыны, бо ўсе вы адно ў Хрысьце Ісусе.

29 А калі вы — Хрыстовыя, дык вы — насеńне Абрагама і паводле абяцаńьня — спадкаемцы.

Гал 4

1 Кажу вось: увесь час, пакуль спадкаемца — немаўля, ён нічым ня лепшы за слугу, хоць ён пан усяго,

2 але ён пад наглядчыкамі і аканомамі аж да вызначанага бацькам часу.

- 3** Гэтак і мы, калі былі немаўлятамі, былі паняволеняя стыхіям сьвету.
- 4** А калі прыйшла поўня часу, Бог паслаў Сына Свайго, Які быў з жанчыны і быў пад Законам,
- 5** каб адкупіць тых, якія пад Законам, каб нам атрымаць усынаўленыне.
- 6** А як вы — сыны, Бог паслаў у сэрцы вашыя Духа Сына Свайго, Які кліча: «Абба, Ойча!»
- 7** Так што ты ўжо не слуга, але сын; а калі сын, дык і спадкаемца Бога праз Хрыста.
- 8** Але тады, ня ведаючы Бога, вы служылі тым, якія паводле прыроды ня ёсьць богі.
- 9** Цяпер жа, пазнаўшы Бога, а больш познаныя Богам, як вы вяртаецся ізноў да нядужых і ўбогіх стыхіяў, якім зноў хочаце служыць нанова?
- 10** Вы сочыце за днямі, і месяцамі, і порамі, і гадамі.
- 11** Баюся за вас, ці не надарма я працаваў у вас.
- 12** Прашу вас, браты, будзьце, як і я, бо і я, як вы. Вы нічым ня скрыўдзілі мяне.
- 13** А вы ведаеце, што я ў нядужасці цела дабравесціў вам раней,
- 14** і вы не пагардзілі спакусай маёй, якая ў целе майм, і не адапхнулі, але прынялі мяне, як анёла Божага, як Хрыста Ісуса.
- 15** Дык якое было шчасце вашае! Бо съведчу вам, што калі б было магчыма, вырваўшы вочы вашыя, вы далі б мне.
- 16** Дык ці ж я стаўся ворагам вашым, кажучы вам праўду?
- 17** Рупяцца пра вас нядобра, але хочуць аддзяліць вас [ад нас], каб вы рупіліся пра іх.
- 18** А добра рупіцца пра добрае заўсёды, а ня толькі, калі я прысутны ў вас,

19 дзеткі мае, якімі ізноў мучуся ў радзінах, пакуль не ўкшталтуеца ў вас Хрыстос.

20 Хацеў бы я цяпер быць прысутным у вас і зъмяніць голас мой, бо я зъбянтэжаны вамі.

21 Скажыще мне вы, якія хочаце быць пад Законам: ці ж вы ня слухаеце Закону?

22 Бо напісана, што Абрагам меў двух сыноў: аднаго ад служкі і аднаго ад свабоднай.

23 Але той, які ад служкі, народжаны паводле цела, а той, які ад свабоднай, — праз абяцаньне.

24 Гэта ёсьць аллегорыя. Бо гэта два запаветы: адзін — ад гары Сынай, які нараджае на няволю, які ёсьць Агар,

25 бо Агар ёсьць гара Сынай у Арабіі і адпавядзе цяперашняму Ерусаліму, які ў няволі з дзецьмі сваімі;

26 а Ерусалім, які ўверсе, — свабодны, ён ёсьць маці ўсім нам.

27 Бо напісана: «Узвесяліся, няплодная, якая не нараджала; загукай і закрычы, якая ня мучылася ў радзінах, бо шмат дзяцей у самотнай, больш, чым у той, якая мае мужа».

28 А мы, браты, паводле Ісака — дзецы абяцаньня.

29 Але як тады той, які быў народжаны паводле цела, перасъледаваў таго, які паводле духа, гэтак і цяпер.

30 Але што кажа Пісаньне? «Выжані служку і сына ейнага, бо сын служкі ня будзе спадкаемцам разам з сынам свабоднай».

31 Дык вось, браты, мы — дзецы ня служкі, але свабоднай.

Гал 5

1 Дык стойце ў свабодзе, якою вызваліў нас Хрыстос, і не патрапляйце ізноў пад ярмо няволі.

- 2** Вось я, Павал, кажу вам, што, калі вы абрэзываецеся, Хрыстос вам ня дасьць ніякай карысьці.
- 3** Зноў жа съведчу ўсякаму чалавеку, які абрэзываецца, што ён павінен выкананаць увесь Закон.
- 4** Вы, якія апраўдваецеся праз Закон, зынішчылі [ў сабе] Хрыста, адпалі ад ласкі.
- 5** Бо мы духам праз веру чакаем надзеі праведнасьці.
- 6** Бо ў Хрысьце Ісусе ня мае сілы ані абраразанье, ані неабраразанье, але вера, якая дзейнічае праз любоў.
- 7** Вы беглі добра. Хто перашкодзіў вам, каб вы ня мелі перакананасьці ў праўдзе?
- 8** Гэткае перакананье не ад Таго, Які вас кліча.
- 9** Малая кісьля ўсё цеста квасіць.
- 10** Я перакананы наконт вас у Госпадзе, што вы ня будзеце думаць аніяк іначай. А той, хто вас трывожыць, хто б ён ні быў, атрымае асуджэнье.
- 11** Калі ж я, браты, усё яшчэ абвяшчаю абраразанье, чаму я перасьледаваны? Тады зынішчанае будзе згаршэнье крыжа.
- 12** О, каб былі адсечаны тыя, якія вас бунтуюць!
- 13** Бо вы да свабоды пакліканыя, браты. Толькі каб свабода ня [сталася] нагодай для [пажаданьня] цела, але праз любоў служыце адзін аднаму.
- 14** Бо ўвесь Закон у адным слове спаўняеца: «Любі бліжняга твойго як самога сябе».
- 15** Калі ж адзін аднаго кусаеце і зъядаеце, глядзіце, ня будзьце зынішчаныя адзін аднаму.
- 16** А я кажу: хадзіце [паводле] духа і пажаданьня цела не спаўняйце.
- 17** Бо цела жадае насупраць духу, а дух — насупраць целу: яны адзін аднаму працівяцца, каб вы рабілі ня тое, што б хацелі.
- 18** Калі ж вы ведзеныя духам, вы не пад Законам.

- 19** А ўчынкі цела яўныя, яны ёсьць чужалства, распуста, нячыстасьць, бессаромнасць,
- 20** ідалапаклонства, чарапіцтва, варожасць, сваркі, рэўнасць, ярасць, сварлівасць, нязгода, герэзі,
- 21** зайздрасць, забойствы, п'янства, гулянкі і падобнае гэтаму. Гэта наперад кажу вам, як і раней казаў, што тыя, якія гэтак робяць, не ўспадкаемяць Валадарства Божага.
- 22** Плод жа Духа — любоў, радасць, супакой, дўугацярплівасць, ласкавасць, добрасць, вера,
- 23** ціхасць, стрыманасць. Супраць гэтакіх няма Закону.
- 24** А тыя, якія Хрыстовыя, укрыжавалі цела з пакутамі і пажаданьнямі.
- 25** Калі мы жывем [паводле] Духа, дык і ходзім сълем да Духам.
- 26** Не шукайма пустой славы, адзін аднаго раздражняючы, адзін аднаму зайздросцячы.

Гал 6

- 1** Брэты, калі і ўпадзе чалавек у які праступак, вы, духоўныя, выпраўляйце гэтага ў духу ціхасці, зважаючы на сябе, каб ня быць спакушаным.
- 2** Насіце цяжары адзін аднаго, і гэтак споўніце закон Хрыстовы.
- 3** Бо калі хто думае, што ён ёсьць нешта, будучы нічым, ашуквае самога сябе.
- 4** А кожны няхай выспрабоўвае справы свае, і тады будзе мець пахвалу толькі адносна сябе, а не адносна другога.
- 5** Бо кожны панясе свой цяжар.
- 6** А хто навучаецца ў слове, няхай дзеліцца ўсякім дабром з тым, хто навучае.

- 7** Не падманвайцесь, з Бога не пасъмяешся. Бо што чалавек сее, тое і будзе жаць.
- 8** Хто сее ў цела сваё, з цела будзе жаць сапсутасьць; а хто сее ў Дух, з Духа будзе жаць жыцьцё вечнае.
- 9** А робячы добро, ня будзем журыщца, бо ў свой час будзем жаць, калі не саслабеем.
- 10** Дык пакуль маем час, будзем рабіць добро ўсім, а найбольш — сваім у веры.
- 11** Бачыце, якімі вялікімі літарамі напісаў я вам сваёю рукою.
- 12** Тыя, якія хочуць мець добры выгляд паводле цела, прымушаюць вас абрэзывацца толькі дзеля таго, каб ня быць ім перасъледаванымі за крыж Хрыстовы.
- 13** Бо нават тыя, што абрэзываюцца, самі не захоўваюць Закон, але хочуць, каб вы абрэзваліся, каб хваліцца целам вашым.
- 14** А мне няхай не надарыцца хваліцца, хіба толькі крыжам Господа нашага Ісуса Хрыста, праз які для мяне съвет укрыжаваны, і я — для съвету.
- 15** Бо ў Хрысьце Ісусе ня мае аніякай сілы ані абраразаньне, ані неабраразаньне, але новае стварэньне.
- 16** І хто ходзіць паводле гэтага правіла, на тых — супакой і міласэрнасць, і на Ізраіль Божы.
- 17** Нарэшце, няхай ніхто не дадае мне працы, бо я нашу пазнакі Господа Ісуса на целе майм.
- 18** Ласка Господа нашага Ісуса Хрыста з духам вашым, браты. Амэн.

**Новы Запавет і Кнігі Старога Запавету
Belarusian New Testament and Books of Old
Testament**

copyright © 2016 John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Language: беларуская

Contributor: John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Ця пераклад і іншыя матэрыялы

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share, redistribute, or adapt this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not use this work for commercial purposes.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2021-05-20

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 29 Jan 2022

64be8e54-78c4-5277-8d28-9fc3e21a8e86